

## ПАЛАЖЭННЕ

Аб правядзенні міжнароднай вучнёўскай навукова-практычнай канферэнцыі  
“3 XVI стагоддзя ў XXI”,  
прысвечанай 500-годдзю кнігадрукавання ў Вялікім княстве Літоўскім

### **1. Арганізатары канферэнцыі:**

- гімназія імя Францыска Скарыны г. Вільнюса;
- Таварыства беларускіх школ Літвы.

### **2. Удзельнікі канферэнцыі:**

Да ўдзелу ў канферэнцыі запрашаюцца вучні 8-12 класаў школ Літвы, сацыяльныя партнёры з Рэспублікі Беларусь (сярэдняя школа №4 г. Ліда; сярэдняя школа №2 г. Ашмяны; гімназія №35 г. Мінска, Гродзенская гарадская гімназія, сярэдняя школа №48 г. Мінска імя Ф.А. Малышава і інш.), школьнікі з іншых краін, у якіх вывучаецца беларуская мова (*не больш за тры вучні ад адной навучальнай установы*).

### **3. Канферэнцыю падтрымліваюць:**

- Пасольства Рэспублікі Беларусь у Літоўскай Рэспубліцы;
- Вільнюскае гарадское самакіраванне;
- Згуртаванне беларускіх грамадскіх арганізацый Літвы.

### **4. Мэты канферэнцыі:**

- 4.1. павышэнне матывацыі навукова-даследчай і практычнай дзейнасці вучняў;
- 4.2. развіццё ў вучняў навыкаў самастойнай працы з вучэбнай і навуковай літаратурай, аналізу і абагульнення вывучанага матэрыялу, умення фармуляваць высновы, выкладаць іх пісьмова і ў форме публічных выступленняў;
- 4.3. развіццё творчага мыслення, пашырэнне кругагляду і эрудыцыі навучэнцаў;
- 4.4. прыцягненне ўвагі навучэнцаў да асобы першадрукара ВКЛ, асветніка, філосафа-гуманіста, пісьменніка, грамадскага дзеяча, прадпрымальніка і навукоўца-медыка Францыска Скарыны і яго паслядоўнікаў;
- 4.5. умацаванне супрацоўніцтва паміж навучальнымі ўстановамі.

## 5. Парадак арганізацыі і правядзення канферэнцыі:

- 5.1. Міжнародная вучнёўская навукова-практычная канферэнцыя “3 XVI стагоддзя ў XXI”, прысвечаная 500-годдзю кнігадрукавання ў Вялікім княстве Літоўскім, будзе праходзіць 27 кастрычніка 2017 года з 11.30 да 16.00 у гімназіі імя Францыска Скарыны па адрасе: вул. Сеціна, 21, Вільнюс.
  - 5.2. Заяўка для ўдзелу ў канферэнцыі (Дадатак 1), даклады, відэамаатэрыялы, аўдыё-, медыясуправаджэнне падаюцца да 20 кастрычніка 2017 г. у электронным выглядзе на адрас: [konferencija@skorinosgimnazija.lt](mailto:konferencija@skorinosgimnazija.lt).
  - 5.3. Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі праводзіцца 27 кастрычніка 2017 года з 11.00 да 11.30.
6. Патрабаванні да афармлення дакладаў у Дадатку 2.
    - 6.1. Праца можа быць прадстаўлена на літоўскай, беларускай або рускай мове.
  7. Выступленні ацэньвае журы, склад якога зацвярджаецца загадам дырэктара гімназіі.
    - 7.1. Журы канферэнцыі:
      - 7.1.1. ацэньвае работы ў адпаведнасці з крытэрыямі ацэнкі (Дадатак 3);
      - 7.1.2. вызначае пераможцаў і прызёраў канферэнцыі.
  8. Працай журы кіруе старшыня.
  9. Усім удзельнікам канферэнцыі ўручаюцца падзякі. Удзельнікі канферэнцыі, якія занялі прызавыя месцы, адзначаюцца дыпламамі і памятнымі падарункамі. Настаўнікі, якія падрыхтавалі вучняў, атрымліваюць сертыфікат удзельніка канферэнцыі.
  10. Для арганізацыі і правядзення канферэнцыі ствараецца арганізацыйны камітэт, склад якога зацвярджаецца загадам дырэктара гімназіі.

да Палажэння аб правядзенні міжнароднай вучнёўскай навукова-практычнай канферэнцыі “3 XVI стагоддзя ў XXI”, прысвечанай 500-годдзю кнігадрукавання ў ВКЛ

**ЗАЯЎКА**

**на ўдзел у міжнароднай вучнёўскай  
навукова-практычнай канферэнцыі “3 XVI стагоддзя ў XXI”,  
прысвечанай 500-годдзю кнігадрукавання ў Вялікім княстве Літоўскім**

№ п/п	Імя, прозвішча ўдзельніка	Установа адукацыі, клас	Тэма працы	Неабходнае тэхнічнае абсталяванне (для абароны працы ў фінале конкурсу)	Імя, прозвішча навуковага кіраўніка
1.					
2.					

Дырэктар \_\_\_\_\_ /

(подпіс)

/

М.П.

да Палажэння аб правядзенні міжнароднай вучнёўскай навукова-практычнай канферэнцыі “3 XVI стагоддзя ў XXI”, прысвечанай 500-годдзю кнігадрукавання ў Вялікім княстве Літоўскім

## Патрабаванні да афармлення прац

### 1. Структура працы.

Праца, прадстаўленая на міжнародную вучнёўскую навукова-практычную канферэнцыю “3 XVI стагоддзя ў XXI”, прысвечаную 500-годдзю кнігадрукавання ў ВКЛ, павінна мець наступную структуру:

- тытульны ліст;
- змест;
- уступ;
- асноўная частка;
- заключэнне;
- бібліяграфічны спіс;
- дадаткі.

1.1. Тытульны ліст з'яўляецца 1-й старонкай працы і не нумаруецца. Тытульны ліст змяшчае назву канферэнцыі, тэму працы, звесткі пра аўтара (імя, прозвішча, клас, найменне адукацыйнай установы, звесткі аб навуковым кіраўніку (імя, прозвішча, пасада, месца працы), месца і год правядзення канферэнцыі (узор тытульнага ліста прыкладаецца).

1.2. У змесце паказваюцца асноўныя раздзелы працы (уступ, назвы раздзелаў і параграфав, заключэнне, бібліяграфічны спіс, назвы дадаткаў) з указаннем старонак.

1.3. Ва ўступе вызначаюцца мэты і задачы, прадмет і аб'ект працы, робіцца агляд выкарыстанай літаратуры.

1.4. У асноўнай частцы змяшчаецца інфармацыя, сабраная і апрацаваная аўтарам, выкладаюцца асноўныя факты, фармулююцца высновы. Змест асноўнай часткі павінен адпавядаць тэме працы і цалкам яе раскрываць. Асноўная частка дзеліцца на раздзелы і (або) параграфы.

1.5. У заключэнні лаканічна фармулююцца высновы, да якіх прыйшоў аўтар у працэсе працы.

1.6. У бібліяграфічны спіс ўключаюцца крыніцы, якія выкарыстоўваліся аўтарам. Інфармацыя аб кожным выданні ўключае ў сябе: прозвішча, ініцыялы аўтара, назву

кнігі, выходныя дадзеныя выдавецтва, год выдання, нумар выпуску (калі выданне перыядычнае), колькасць старонак. Выданні павінны быць пранумараваны і размешчаны ў алфавітным парадку. У тэксце працы павінны быць спасылкі на тую ці іншую навуковую крыніцу (нумар спасылкі адпавядае парадкаваму нумару крыніцы ў бібліяграфічным спісе).

1.7. Праца можа ўтрымліваць дадаткі ў выглядзе табліц, схем, малюнкаў, графікаў, карт, фатаграфій і г.д. Дадаткі павінны быць звязаныя з асноўным зместам працы і спрыяць больш поўнаму раскрыццю тэмы.

## ***2. Патрабаванні да афармлення працы.***

2.1. Тэкст друкуецца ў фармаце Word праз 1,5 інтэрвала. Шрыфт – Times New Roman, прамы, памер 12. Палі: злева – 30 мм, справа – 15 мм, зверху і знізу – па 20 мм (контурны палёў не наносіцца). Дапушчальна рукапіснае афармленне асобных фрагментаў (формулы, малюнкi, чарцёжны матэрыял і да т.п.). Нумарацыя старонак пачынаецца з раздзела "Уступ".

2.2. Аб'ём працы – не больш за 6 старонак машынапіснага тэксту, не лічачы тытульнага ліста і зместу. Дадаткі могуць займаць не больш за 5 дадатковых старонак, яны павінны быць пранумараваныя і азагалоўленыя. У тэксце працы павінны ўтрымлівацца спасылкі на іх.

**Міжнародная вучнёўская навукова-практычная канферэнцыя  
“3 XVI стагоддзя ў XXI”, прысвечаная 500-годдзю кнігадрукавання ў  
Вялікім княстве Літоўскім**

**Тэма:** \_\_\_\_\_

Выканаў:  
вучань ... класа  
гімназіі .....  
.....  
.....

Навуковы кіраўнік:  
Настаўнік .....

да Палажэння аб правядзенні міжнароднай вучнёўскай навукова-практычнай канферэнцыі “3 XVI стагоддзя ў XXI”, прысвечанай 500-годдзю кнігадрукавання ў ВКЛ

### Крытэрыі ацэнкі прац

Член журы \_\_\_\_\_

Назва працы, аўтар \_\_\_\_\_

Крытэрыі ацэнкі прац	Максімальная колькасць балаў	Ацэнка члена журы
<b>1. Завочны тур</b>		
<i>I. Кампазіцыя працы і яе асаблівасці, у тым ліку:</i>		
1. Актуальнасць тэмы.	4	
2. Мэта працы: сфармуляваная выразна, сфармуляваная невыразна, не сфармуляваная.	3	
3. Пастаноўка задач.	2	
4. Структура працы (тытульны ліст, змест, уступ, асноўная частка, заключэнне, спіс літаратуры, дадаткі) - гл. патрабаванні.	5	
<i>II. Змест асноўнай часткі працы:</i>		
1. Адпаведнасць зместу асноўнай часткі працы тэме, паўната і ўсебаковасць распрацоўкі тэмы.	7	
2. Логіка і пісьменнасць выкладу.	3	
3. Веданне літаратуры па абранай тэме.	3	
4. Наяўнасць і якасць зробленых высноў.	3	
<b>УСЯГО:</b>	<b>30</b>	
<b>2. Вочны тур</b>		
<i>III. Публічная абарона:</i>		
1. Кантакт з аўдыторыяй.	8	
2. Пісьменнасць мовы і логіка выкладу.	8	
3. Эрudyцыя выступоўцы.	8	
4. Нагляднасць і ўменне яе прадставіць.	6	
<b>Максімальная сума балаў</b>	<b>60</b>	